

СПЕЦЫФІКА ВЫКЛАДАННЯ ПРАКТЫЧНАЙ РЭЖЫСУРЫ НА ФАЛЬКЛОРНЫХ І АБРАДАЗНАЎЧЫХ СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ

Каляндарная і сямейна-абрадавая дзейнасць беларусаў вызначана традыцыяй і падтрымліваеца наяўнасцю носьбітаў фальклору і жанраў фальклору ў яго адвечных ці рэканструяваных формах.

Для сучаснай пастаноўкі абрадавага дзеяства ў пэўнай мясцовасці патрэбна ўлічыць існуючыя этнаграфічныя матэрыйялы па даследуемым пытанні і пагутарыць з мясцовымі старажыламі. Вынікам можа стаць сцэнар сучаснага дзеяства, адпаведны мясцовай традыцыі.

Наступны этап – падбор спевакоў, музыкаў, танцораў, кулінараў, майстроў, якія змогуць «сыграць» гэты сцэнар.

Народнае свята не можа выглядаць залішне сарганізаваным. Павінна стварацца ўражанне, што ўсё адбываеца сама сабой, што людзі спрадвеку ведаюць куды рухаща, што спявачы, што гаварыць і як танчыць. Таму ва ўмовах сучаснай рэканструкцыі спадчынных форм святкавання не абыйсціся без ролі вядучых-лідэраў, якія правядуць скразное дзеяние і аўяднаюць эпізоды свята. Такія персанажы вядомыя і з народнай практикі. Гэта Сват, Кум, Бабка-Павітуха, Сяброўкі Нявесты, Галоўная Жніўка, Механоша, Батлейшчык і інш. У традыцыі яны ніколі не стаялі на сцэне і не гаварылі ў мікрофоны, а былі «людзі сярод людзей», якім грамадой на час свята дэлегіраваныя некаторыя функцыі.

Такім персанажам абавязкова ўласцівая пачуццё гумару, выразнасць мімікі і жэсту, моўная і інтанацыйная трапнасць, валоданне дыялектнай мовай, мовай іншасказанняў, намёкаў, падтэкстаў, здольнасць імправізаць і рыфмаваць тэксты ў момант іх прамаўлення. Такі аўтарытэтны і абаяльны вядучы на народным свяце ва ўмовах некатарай магчымай непрадоказальнасці рэакцый уздзельнікаў быў здольны ўсіх прымірыць і ўсіх звесяліць, усё бачыць і прадбачыць. Ён кіраваў святам і рэжысіраваў яго знутры. Сёння ў ёсці можна знаўсці спевакоў і танцораў, але на публічнае выкананне такіх роляў аўтэнтычныя носьбіты не пагодзяцца хаяць з прычыны сталага ўзросту. А гэта адзначае, што неабходных спецыялістаў патрэбна рыхтаваць.

Да таго ж, у народных святах і абрадах ёсць шмат эпізодаў зусім тэатральных. Гэта перамовы Сватоў, торг за Нявесту, кіпі з Бабы Павітухі, жарты Кума з Кумой, сцэны Калядоўшчыкаў, Батлейка... Сучасным пастаноўшчыкам такіх эпізодаў і выканаўцам пералічаных і аналагічных роляў неабходна ведаць спецыфіку фальклору, валодаць акцёрскім майстэрствам, мастакоўскім бачаннем вялікай формы і малога эпізода, навыкамі адметнасцямі акцёра і рэжысёра-педагога.

Пералічанымі якасцямі пажадаць валодаць выпускнікам фальклорных і абрарадазнаўчых спецыялізацый вышэйшых і сярэдніх навучальных установ. Сучасная культасветработка, як паказвае практика, ставіць перад імі самыя разнастайныя задачы. Практычны курс рэжысурі абрарадавай дзейнасці значна пашырыць палітру выканаўчых адметнасцяў і навыкаў спецыялістаў, якія ў будучым будаць працаўцаў з фальклорам і забяспечваць яго жыццяздольнасць. Прадмет павінен выкладацца з веданнем псіхалогіі тэатра, мастацтва стварэння вобразаў, сродкаў уздзейння на публіку сродкамі тэатралізацыі. А вось навучальны працэс можа будавацца выключна на фальклорным матэрыйяле таму, што фальклор – мастацтва сінкрэтычнае, і асобныя яго жанры адначасна, хутка і вынікова выхоўваюць многія выканаўчыя якасці. У сувязі з вышэйзначенымі задачамі, сярод фальклорных жанраў нам найперш цікавыя: тэатралізаваныя карагоды і гульні; казкі, паданні, легенды, жарты; маналогі і дыялогі скамарохаў, валачонікаў, вясельных і калядных персанажаў; дзічачыя гульні з імітацияй руху жывёл, птушак, людзей; батлеенчыя інтармэдыі.

ТЭАТРАЛІЗАВАНЫЯ КАРАГОДЫ І ГУЛЬНІ дазваляюць вельмі эфектыўна і хутка авалодаць, напрыклад, аднаголоснымі спевамі. Пачынаць карагод можна нават тады, калі толькі адзін чалавек (напрыклад, выкладчык) ведае мелодыю і тэкст. Кожны радок звычайна паўтараеца і падпіваець уздзельнікі могуць ужо з другога куплета. Калі карагоднае кола не вельмі вялікае, і слыхавому і візуальному кантакту нішто не перашкаджае, то да канца карагода ўважлівы ўздзельнік можа запомніць мелодыю і тэкставы фрагменты.

Кожны карагод прадугледжвае сінхронны рytмічны рух, які складаеца з малюнка карагода, дыстанцыі паміж уздзельнікамі, асанкі ўздзельнікаў, амплітуды рухаў корпусам, рукамі, ногамі, лакцямі, каленямі. Калі ў карагодзе рабіць лішнія рухі, ці з большай, чым трэба, амплітудай – можна хутка стаміцца і страціць здольнасць спявачы. Эканомны і трапны рух – аснова гарманічнай пластыкі.

Карагод – масавая сінхронная дзея, дзе кожны ўздзельнік – маленькая часцінка агульнага руху. І гэта часцінка на стадыі віртуознага валодання жанрам можа рабіць свае заліхвацкія рухі. Аднак, на стадыі навучання падыдзе толькі пакорнае капіраванне. Звычайна ніхто не хоча быць «белай варонай» і таму імгненна рэагуе на правільныя рухі другіх уздзельнікаў карагода. Яшчэ не паспейшы асэнсаваць разумам, ужо рабіць іх (карагодныя рухі) сваімі рукамі, ногамі, корпусам. А пры tym яшчэ і спрабуе спявачы. Ствараеца сітуацыя, арганічная для народнага жыцця, але дзіўная для сучаснага чалавека: разумовыя працэсы адпачываюць, усё рабіць цела і яго рэфлексы свята і радасці. Нажаль, сёння сучаснаму чалавеку «стаць у карагод» няма дзе. На маладзёжнае свята ў горадзе прыходзяць

прыхільнікі фальклорных танцаў і карагодаў. Але колькасць віртуозаў-настаўнікаў на такіх імпрэзах не можа задаволіць патрэбы тых, хто жадае навучыцца. Аднак, плануючы навучальны працэс у фальклорных калектывах, студыях і на фальклорна-этнографічных спецыялізацыях навучальных установаў, можна прадугледзець заняткі, дзе навучэнцы, якія авалодалі пэўнымі жанрамі фальклору, будуць вучыць «навічкоў» метадам уключэння іх у якасці партнёраў.

Карагод, як сінкрэтычная дзея, можа ўключыць у сябе эпізоды тэатралізацыі, сольнага ці парнага танца, маналогі ці дыялогі тых, хто ў выніку гульнёвага выбару апыненца ў коле, ці за колам карагода. Тому карагод варта лічыць важнейшым жанрам фальклору для навучальнага працэсу спецыялістаў этнографічнага кірунку.

КАЗКІ, ПАДАННІ, ЖАРТЫ, уключаныя ў праграму выкананій падрыхтоўкі абрадазнаўцаў, дапамагаюць навучэнцам выявіць акцёрскую індывідуальнасць, набыць інтанацыйную выразнасць голаса, засвоіць адрасны пасыл гуку, авалодаць рознымі спосабамі гукавыя ўлічення. Казка- жанр, дзе максімальная арганічна існуюць беларуская дыялектная мова і вясковая моўныя інтанаціі-формулы. Яркая інтанацыя часцей выкарыстоўваецца пры пасыле гука і фразы на адлегласць, і ў горадзе такая неабходнасць узнікае рэдка.

Дыялектная, багата інтанація мова носьбітаў беларускай казачнай традыцыі, а таксама і сюжэты казак, вельмі цікавіць сучасную моладзь. моладзі. Яны даюць імпульс для натхнення і шчырай цікаўнасці прадметам, на якім вывучаюцца казкі.

Дыялектная інтанація мова цесна і арганічна звязана з жэстам, рухам і мімікай. Многія майстры-казачнікі трапна паказваюць падчас распавядання казкі ўсіх яе персанажаў: людзей і жывёл. І такіх вобразаў народная творчая практика назаласіла шмат. Яны ёсьць на відэа- і аудыёзапісах, а таксама жывуць у памяці кожнага сучаснага беларуса. Народная казка – добрая нагода абудзіць свою нацыянальную ўнікальнасць і эмацыйную памяць, памяць пачуццяў.

Многія казачнікі выкарыстоўваюць для большай выразнасці, каб трапней намалываць перад слухачом абстаноўку і сітуацыю казкі, эпізоды з «безпрадметнымі дзеяннямі», якія вядомыя ўсім з практикі падрыхтоўкі драматычных акцёраў. Казачнік паказвае: як прадуць нітку, як ткуць на кроснах, як дояць карову, «як чэрці смажаць сала на вогнішчы». Такія эпізоды развіваюць вобразнае мысленне слухача і дапамагаюць самому казачніку болей пагрузіцца ў сітуацыю расказа. Эпізоды на «безпрадметныя дзеянні» па тэме «сялянская праца і быт» дапамагаюць навучэнцам засяроджваць увагу, быць назіральнымі, развіваюць творчую фантазію.

У чарадзейных казках многа песенак, якія звычайна некалькі разоў паўтараюцца на працягу казкі. Мелодыі простыя, запамінальныя. Спяваюцца мякка і спакойна. У песенках могуць па сюжэту адбывацца перамовы двух персанажаў. Напрыклад, перагуцні Падчаркі і Мядзведзя ў аднайменнай казцы. Канешне, галасы іх знаходзяцца ў розных рэгістрах і таму, спяваючы іх дыялог, прыходзіцца выкананіцу многа разоў «скакаць» з рэгістра ў рэгістр. Для фальклорнага артыста гэта, безумоўна, добры трэнінг. Народныя размоўныя жанры маюць розныя выкананія задачы. Казка, звычайна, памагае бавіць час, забаўляе. Паданне і легенда навучаюць, страшаць, маралізуць, выклікаюць узноўленіе пачуцці. Жарты павінны хутка і нечакана рассмяшыць слухача. Валодаць такімі жанрамі і ўмэць выконваць такія задачы неабходна вядучаму-арганізатору нароўнага святочнага дзеяння.

МАНАЛОГІ І ДЫЯЛОГІ СКАМАРОХАЎ, ВАЛАЧОБНИКАЎ, ВЯСЕЛЬНЫХ І КАЛЯДНЫХ ПЕРСАНАЖАЎ. Гэты жанр таксама размоўны. У адрозненні ад казак, паданняў, легенд і жартаў, якія ў народнай практицы больш разлічаны на вузкае кола слухачоў і будзёнае выкарыстанне, вышэйзгаданыя маналогі і дыялогі разлічаны на святочнае і публічнае прамаўленне, на ававязковы поспех у слухачоў, на магчымае матэрыяльнае (гроши, пачастункі) узнагароджанне. Такі персанаж не можа выглядаць і гаварыць будзёна. Ён адметна апрануты, у яго багатая палітра мімікі і жэсташ, ён квяціста і ўзнесла драмаўляе, выкарыстоўвае напрацаваныя ў традыцыі тэкставыя кліш, у дадатак рыфмую новыя фразы, знаходзіць новыя парадкі, выкарыстоўвае нязвыклыя для мясцовага вуха «замежныя» фразы і слова. Размова яго перасыпана жартамі, ён акуратна і з дальнім пасылом прамаўляе кожную літару. У яго дзеяннях прасочваюцца рысы прафесійнай дзеянасці.

Такіх маналогаў і дыялогаў можна многа знайсці ў фальклорных зборніках па вясельнай і каляднай абраднасці, па народнаму тэатру. Яны ўзбагацяць навучальныя праграмы па практичных творчых дысцыплінах фалькларыстычных спецыялізацый.

ДЗІЦЯЧЫЯ ГУЛЬНІ З ІМІТАЦЫЯЙ РУХАЎ ЖЫВЁЛ, ПТУШАК, ЛЮДЗЕЙ. У традыцыі да гульняў ставіліся сур'ёзна. Розных «вераб'я», «казеленьку», «гуску», «ваўка», «жураўля» паказвалі з дапамогай трапных пазнаваемых рухаў, жэсташ, гукаў. У гульні ў «казеленьку» гратэснка імітуюцца рухі і пластыка людзей: «дзевачкі», «хлопчыкі», «бабушкі», «дзедушкі», «п'яніцы». Відавочна, што гульня – гэта таксама сінкрэтычны жанр, дзе ёсць спевы, карагодныя рух і тэатралізацыя. Ён дае магчымасць выхоўваць вядучага-арганізатора абрадавай дзеянасці.

БАТЛЕЕЧНЫЯ ІНГЭРМЕДЫ даюць магчымасць пазнаёміцца з «жанрам жанраў» – з лялечным тэатрам. Кіраванне лялькай, гратэснкы пасыл гуку, вымаўленне «з-за шырмы», здольнасць, мняючы тэмбр голасу і рytм прамаўлення, ажыўляць то адну ляльку, то другую – даюць магчымасць «на сябе прымерыцца» вобразныя харкторыстыкі асноўных масак беларускага каляднага тэатра. Да таго ж,

батлеечныя персанажы «любяць» спяваць і танчыць «пад языком», што дае магчымасць навучэнцам паралельна ўдасканальвацца і ў гэтых мастацтвах.

Народная спадчынная культура – невычэрпная крыніца яшчэ і методык навучання сучаснай моладзі розным класічным мастацтвам.

Спіс літаратуры:

1. Рыжкова, Л. Першы творца – народ / Л.Рыжкова // ЛІМ.– 1987.– 15 мая.– С. 13.
2. Рыжкова, Л. Свята – для чалавека... / Л.Рыжкова // ЛІМ.– 1989.– 1989.– 9 июня.– С. 5.
3. Рыжкова, Л. «Запявалы», «падпявалы» і «звычайныя»... / Л. Рыжкова // Мастацтва.– 1998.– № 6.– С. 63.
4. Гусев, В.Е. Киришские фестивали и проблемы фольклоризма в молодом городе / В.Е. Гусев, Н.А. Михеева, Л.Н. Рыжкова // Советская этнография.– 1985.– № 2.– С. 91–99.
5. Рыжкова, Л. О воспитательном значении активных форм постижения фольклора / Л.Рыжкова, И.Мациевский // Традиционный фольклор и его роль в эстетическом воспитании современного человека : сб. ст.– Минск, 1979.– С. 77–80.
6. Рыжкова, Л. Народно-праздничное ряжение в художественной самодеятельности / Л. Рыжкова // Традиционный фольклор в современной художественной жизни. – Л., 1984.– С. 39.
7. Рыжкова, Л. Элементы народнага тэатра ў беларускім вяселлі / Л. Рыжкова // Народная музыка сярэдне-ўсходняй Еўропы. Традыцыіны вясельны абраад : матэрыялы III міжнар. сімпозіума, Польшча, 1993.